



Местна Церква та Радська
 історія Києва
 Турецький маршрут


БРЗЕТ

Горад Біблі



- Карысная інфармацыя пра горад
- Важныя падзеі з гісторыі
- Раім наведаць





ЗМЕСТ

Прадмова	3
Маршрут экскурсіі “Брэст – горад Бібліі”	4
Мапа экскурсіі	5
Аб’екты экскурсіі	6...
Галоўныя падзеі ў гісторыі Брэста	25
Раім наведаць у Брэсце	27
Карысная дадатковая інфармацыя	29

З 1000-ГОДДЗЕМ, БЕРАСЦЕЙЦЫ, СЯБРЫ І ГОСЦІ ГОРАДА!

У кожнага месца свая ўнікальная гісторыя. Брэст — не выключэнне. Ён стаіць на мяжы дарог і эпох. І так сталася, што адным з галоўных сімвалаў горада над Бугам з’яўляецца Біблія.

Брэст ад моманту свайго заснавання быў горадам на скрыжаванні культур і канфесій. Стагоддзямі тут мірна жылі праваслаўныя і каталікі, пратэстанты і юдэі, г.зн. людзі, для якіх Біблія з’яўляецца галоўнай кнігай, ці, вобразна кажучы, інструкцыяй па жыцці. Славутая Брэцкая, або Радзівілаўская, Біблія была выдадзена ў Брэсце ў 1563 г. коштам канцлера ВКЛ і берасцейскага старасты Мікалая Радзівіла Чорнага. Першае выданне Бібліі на сучаснай беларускай мове таксама звязана з Брэстам, яго ажыццявіў брэцкі перакладчык Лукаш Дзекуць-Малей разам з лідарам беларускага нацыянальнага руху Антонам Луцкевічам. Новы Запавет і Псальмы ў іх перакладзе выйшлі ў 1931 г. накладам 25 000 асобнікаў.

Гэтая брашура, з аднаго боку, даніна павагі людзям, якія адкрылі свайму народу Біблію. А з другога, спроба пабудаваць мост паміж пакаленнямі. Для гэтага запрашаем Вас адправіцца разам з намі ў падарожжа, у час якога мы даведаемся гісторыю Брэста ад часу выхаду Радзівілаўскай Бібліі да выдання Новага Запавету і Псальмаў Л. Дзекуць-Малея і А. Луцкевіча. Наш экскурсійны маршрут так і называецца “Брэст – горад Бібліі”


*Каманда распрацоўшчыкаў
турыстычнага маршруту*

МАРШРУТ ЭКСКУРСІІ “БРЭСТ – ГОРАД БІБЛІІ”

Брэст — адзін з самых старажытных гарадоў Беларусі, першыя ўзгадкі пра яго адносяцца да 1019 г. Горад мае багатую і слаўную гісторыю і таму з’яўляецца адным з перспектыўных цэнтраў сучаснага беларускага турызму.

Насельніцтва горада складае 343 985 чалавек. Варта адзначыць шматканфесійнасць Брэста. Традыцыйна ў горадзе служаць Богу і людзям праваслаўныя, каталікі, пратэстанты і юдэі. У Брэсце працуюць 2 універсітэты, 2 тэатры, абласная філармонія і абласная бібліятэка. На сёння ў горадзе прымаюць наведнікаў 7 музеяў, сярод якіх ёсць унікальныя для Беларусі “Археалагічны музей “Бярэсце” ў складзе Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея, а таксама Музей авіяцыі і касманаўтыкі ў Тамашоўцы каля Брэста.

Маршрут экскурсіі «Брэст – горад Бібліі» пачынаецца ад будынка Вялікай сінагогі і рухаецца ў бок помніка Тысячагоддзя Брэста, на якім змешчаны скульптурныя выявы гістарычных герояў берасцейскай мінуўшчыны, і заканчваецца каля памятнага знаку “Брэсцкая Біблія”, усталяванага ў 2017 г.



У паdryхтойцы выдання ўдзельнічалі

А. Унчак, Ю. Гецэвіч, С. Брышцель, А. Барысюк / Канцэпцыя і тэкст

Г. Рэдзька / Выявы і дызайн-старонак

Г. Вазнясенская / Выявы мапаў

Ю. Гецэвіч / Макет

А. Бокун / Адказны за выпуск

Гульні
Мяжэ



1019 - 2019

Гульні Мяжэ
Мяжэ боіос
Кішкі боіос

Сіма Ізэ...
Аўдыя...
І...
М...
І...
І...

Сіма Ізэ...
Аўдыя...
І...
М...
І...
І...



АЎДЫЯГІД
ПА МЯСЦІНАХ БРЭСТА
І ЎСЁЙ БЕЛАРУСІ!

WWW.KROKAPP.COM

